

*n*

*паэты планеты*



ΣΑΠΦΩ  
ΕΡΕΣΙΑ

# Сапфо

Песні

*Пераклад са старафрэцкай  
Лявона Барышэўскага*

2016

Серыя заснаваная ў 2016 годзе.

Рэдкалегія серыі:

Л. Баршчэўскі, Зм. Колас, В. Сёмуха,  
А. Хадановіч, Г. Янкута

Пераклад зроблены паводле наступных крыніцаў:

*Frühgriechische Lyriker. III. Sappho, Alkaios, Anakreon.*

Griechischer Text bearb. v. Bruno Snell.

Akademie-Verlag Berlin 1981;

*Poetae melici Graeci*. Edited by D. L. Page.

Oxford University Press, 1962;

*Lyrica Graeca selecta*. Edited by D. L. Page.

Oxford University Press, 1968;

*Grönnewald, M., Daniel, R. W. Ein neuer Sappho-Papyrus // Zeitschrift für  
Papyrologie und Epigraphik. Bd. 147. [Köln], 2004.*

На вокладцы:

Жуль-Эл Дэланэ

*Сапфо, якая цалуе сваю ліру (фрагмент), 1876.*

Музей выяўленчага мастацтва,

Брэст, Францыя.

©Баршчэўскі Л. П., пераклад на  
беларускую мову, 2016.

©Дызайн серыі. Русецкі М. І., 2016.

## ***Гімн Афрадыце***

*(Поіхіл бэррон' афанаат Афрода...)*

Прад табой чало хілю, Афрадыта,  
Дзэўсава дачка – што ў цянёты вабіш;  
Неўміручая, я малю: ты смуткам  
Сэрца не рві мне,

А сыдзі з вышыняў зноў, як калісьці:  
Голас мой тады з далячынъ ты чула  
І бацькоўскаяе пакідала неба,  
Як я прасіла.

Птушкі хіжыя калясніцу неслі  
Залатую па-над зямлёю чорнай,  
І раз-пораз лопат магутных крылаў  
Чуўся ў паветры.

Прамяністую, я цябе пазнала –  
Неўміруча-ўсмешліва і лагодна  
Ты спытала, што ад цябе хачу я,  
Што мяне цвеліць,

Хто агонь журботы ўва мне раздзымухаў,  
І каго багіня замоў любоўных  
Мне прывесці мае, і хто зрабіў мне  
Гэтак балюча?..

Ты казала: не заўважае?.. – Ўбачыць!  
Не бярэ дароў?.. – Сам з дарамі прыйдзе!  
Не кахае?.. – Даўк закахаецца моцна,  
Хоць і міжволі...

Даўк сыдзі ж і сёння з прыступак трона:  
Не дазволь змарнець мне ў журбоце дзікай –  
У нялёгкай гэтай страшэнна хвілі  
Дапамажы мне!

## **Роўным богу мне падаецца ў шчасці...**

(Φάινεται μοι κήνος ἵσος θέοισιν...)

Роўным богу мне падаецца ў шчасці  
Чалавек, які, гэтак блізка-блізка  
Седзячы з табой, твой пяшчотны голас  
Слухае ўважна.

І цудоўны смех. У мяне пры гэтым  
Перастала б сэрца адразу біщца.  
Як цябе я ўбачу – больш не магу ўжо  
Вымавіць слова.

Мой язык імгненна дранцвее, хваляй  
Лёгкі жар пад скураю прабягае;  
Вочы ўжо не бачаць. А вушки чуюць  
Звон несціханы.

Пот з мяне гарачы цячэ, дрыжу я,  
Ззелянела ўся – ужо нават болей  
За траву. І маё жыццё нібыта  
Скончыцца мусіць.

Ды цярпі, цярпі: ўжо далёка надта  
Ўсё зайшло...

## *Поўнью пекную атачаюць зоркі...*

*(Аστερες μὲν ἀμφὶ κάλαν σελάνναν)*

Поўнью пекную атачаюць зоркі –  
Твар, што ззяе, бы ў покрыва ўкруцілі,  
Каб яна адна ўсяму свету поўнай  
Славай свяціла.

## **Плячора німфаў**

(Δεῦρυ μήμ' ἐς Κρητας .π...ναῦον...)

Да пячоры гэтай хутчэй, крыцяне!  
І да яблынь, і да свяшчэнных німфаў,  
Дзе над алтарамі надзвычай слаўна  
Смоламі пахне.

Дзе цурчыць між срэбных галін крыніца  
Ў халадку, дзе ружаў шацёр цяністы,  
І дрымота мляўка з лісткоў дрыготкіх  
Лъецца-струменіць.

Там на поўным красак поплаве – статак.  
Павявае водарам траваў вясновых,  
Слодыч ад анісу йдзе; шчамяліца  
Ціха ўздыхае.

Там Кіпрыда ладзіла ўсё бяседы:  
Напаўняла зграбна так залатыя  
Кубкі боскім трункам сваім – нектарам  
Водарным, пахкім.

**У вянку залатым...**

(Αἰδ' ἔγω, χρυσοστέφαν' Ἀφρόδιτα...)

У вянку залатым, о Афрадыта! –  
Хай мяне б спаткаў лёс смяротны гэткі...

*Каб сябровак сваіх пацешыць добра...  
(...таде нүн ётаіраіс)*

...Каб сябровак сваіх пацешыць добра,  
Ім прыгожую заспываю песню.

**...Не змяніцца пачуццям да вас ніколі...**  
**(...ταῖς κάλαις ὕμιν...)**

...Не змяніцца пачуццям маім ніколі  
Прыгажуні, да вас....

*Сцішыцца плач мой...*

*(...жат ёмон στάλαγμον...)*

...Сцішыцца плач мой –  
Хай вятры яго й ягоны клопат  
Гоняць далёка.

**Мілавіца прыйшла...**

(Ἀρτίως μ' ἀ χρυσοπέδιλλος Αὐων)

Мілавіца прыйшла ў залатых сандалях.

***Ці каго...***

(‘*H τιν' ἄλλον...*)

Ці каго ты замест мяне яшчэ кахаеш?

## **Вас малю, Кіпрыда і Нерэіды...**

(Кύπρι καὶ Νηρήιδες, ἀβλάβην μοι)

Вас малю, Кіпрыда і Нерэіды,  
Хай вярнуўся б мой брат дадому  
І жывы і здаровы. І хай яго мары б  
Сталіся явай.

Хай пакаецца за свае правіны –  
Ворагам на злосць, а сябрам на радасць,  
Каб ніколі ўжо болей сваю радзіну  
Не засмучаў ён.

Хай павініцца прад сваёй сястрыцай  
І загладзіць былья ўсе тыя крыгуды,  
Што неабдумана і беспадстаўна  
Ён прычыніў ёй...

**Хай, Кіпрыда, ён стане табе гарчэйши...  
(Күпры, хай се піхротатан ёпеўроi...)**

Хай, Кіпрыда, ён стане табе гарчэйши,  
Хай не будзе больш хваліцца Дарыха,  
Што спазнаць зноў любошчы каханка  
Ёй удалось.

## *Да Анактарыи*

*(Οἱ μὲν ἵππήων στρότον οἱ δὲ πέσδων...)*

Конніца – камусь, а камусь – пяхота,  
Трэцім – зграбныя караваны суднаў...  
А як мне, дык на зямлі наймілейшы –  
Толькі каханы.

Згодзіцца са мной той, хто вочы мае.  
Колькі ўжо Алена мужчын прыгожых  
Некалі пабачыла – хто ж ёй сэрца  
Зачарараваў так?

Жорсткі згубца колісь магутнай Троі...  
І на ўсё яна забылася ў свеце:  
Паланіла жарсць і дзіця, і маці –  
Ў вір зацягнула...

Розум хісткі мае жанчына – лёгка  
Нешта можа змусіць яе паддацца,  
А далёкім ёй стане нават блізкі,  
Анактарыя.

Пра цябе, далёкую, я ўсё ж помню –  
Пра хаду прыгожую і аблічча,  
Што мілей мне ад калясніц лідыйскіх  
З тым іхнім бляскам.

Ведаю, што здзейсніцца ўсё не можа  
На зямлі, як хочаш. Дый доля дружбы  
Ад мінулай любові – не дасць забыцца,  
Сэрца натоліць.

*...Вам прыгадаецца гэта...*

*(...ձλլձ մըմնացեօֆթ...)*

...Вам прыгадаецца гэта...

Бо мы самі спазналі ў сваім юнацтве

Штосьці такое.

Столькі ўбачылі мы прыгажосці...

**Ты ж калісъці таксама была дзяўчынкай...**  
*(Нσθα και γὰρ δὴ σὺ πάις ποτὲ ἄβρα...)*

Ты ж калісъці таксама была дзяўчынкай,  
І цудоўна ў хоры гучаў твой голас.  
Прыгадай пра гэта й зрабі нам радасць  
Шчыра, сардэчна.

Бо спяшаемся мы цяпер на вяселле,  
Разумееш? Як найхутчэй дзяўчатаک  
Ты адпусці, і багі ўжо табе за тое  
Шчодра аддзячаць!

Бачыш, да Алімпа няма дарогі  
Нам, смяротным...

**Хоць ты любай даўно мне была, Атыда...**  
*(Нрáман мèн ёшо сéфен, Атё, пáлai потá...)*

Хоць ты любай была мне, Атыда, даўно-даўно...  
\* \* \*

Ты тады выглядала нязграбнай, кволай.

*Што рабіць, не ведаю...*

*(Oùk oīd' öttı ðéw...)*

Што рабіць, не ведаю: блытаніна ў думках.

## **Ты прыйшла...**

(*Ηλθες, τκαλ' т ёπόησας...*)

Ты прыйшла, а я, што цябе шукала,  
Полымем гарэла ў тузе нясцерпнай.

***Бо той гожы...***

*(Ο μὲν γὰρ κάλος ὅσσον...)*

Бо той гожы, хто вочы гожасцю вабіць;  
Вабіць нас і той, хто высакародны.

*...Сэрца Эрот мне зраніў...*

(...”Ερος δ’ ἐτίναξέ μοι...”)

...Сэрца Эрот мне зраніў  
Так, як бура ў гарах у дубы ўдарае.

**Як да матулі дзіця...**

(Ως δὲ πάις πεδὰ...)

Як да матулі дзіця, я да цябе ляцела.

**Ці апранацца мне сёння...**

(*Ὕρετι παρθενίας...*)

Ці апранацца мне сёння так,  
як паненцы-цнатліўцы?

**Як цячэ з гары ўніз ручай халодны...**  
*(Амфілі д' ўбара...)*

Як цячэ з гары ўніз ручай халодны,  
Дык яго чуваць праз галінкі яблынъ.  
І з лісткоў дрыготкіх там сон глыбокі  
Ціха сыходзіць.

## ...Кіпр...

(...Κυπρο... ας... κάρυξ ἥλθε θέων ...ελε...θεις...)

...Кіпр...

Вось жа прыбыў вястун, ледзь не памёршы  
ад стомы,  
Вестку Ідэй нам прынёс, той пасланец хутканогі:  
«...Сёння і Троя,  
І, пэўна ж, Азія ўся славу давеку спазнае:  
Гектар з сябрамі вязе поўную бляску нявесту  
З Тэбаў святых, што ляжаць з Плакіяй побач  
шумлівай,  
Морам салёным вязе ён Андрамаху-красуню:  
Там упрыгожванняў шмат, розных тканін  
пурпuroвых,  
Безліч і кубкаў і ваз са срэбра, шмат косці  
слановай».  
Гэтак казаў пасланец. Бацька героя тады  
Выбег на двор – да сяброў вестка за горад  
памчала.  
Мулаў прыпрэглі тады да калясніцаў прыгожых  
Тыя траянцы: паспець собіла ім на сустрэчу.  
Побач сядалі жанкі й зграбныя кветкі-дзяўчаты.  
А паасобку ад іх ехалі й дочки Прыйма.

Ўжо й да двухколых вазкоў коней хлапцы  
прыпрагалі,  
І вазакоў галасы моцна гучалі навокал...  
\*\*\*

...Богападобную пару  
Тлум велізарны вітаў...

...Рушыў натоўп той да Троі.  
Флейтаў даносіўся спеў, радасна лютні й бразготкі  
Ім туравалі паўсюль. Спевам свяшчэнным  
дзяўчатаў  
Суправаджалі паход... Рэхам спеў іхні азваяўся  
Ў небе і ўсмешкі ў багоў добраяя выклікаў тут жа.  
І па дарогах усіх...  
Кратары, кубкі вакол...  
Дыму ахвярнага пах, міра пах і цынамону  
Дзіўна мяшаліся там. Бабы старыя гарлалі,  
Спеў свой мужчыны вялі, славячы лірнага бога,  
Богападобных яшчэ – Гектара ды Андрамаху.

**З неба Эрот сышоў...**

(...ἔλθοντ' ἐξ ὄράνω...)

З неба Эрот сышоў, на плячах – убор пурпуроны.

*Ружоварукія дочкі Дзэвеса...*

*(Вродопáхеес а́гуаи...)*

Ружоварукія дочкі Дзэвеса, святыя харыты,  
прыйдзіце!

## **Сыдзеш калі ты ў магілу...**

*(Катфáноісa дё кеісη...)*

Сыдзеш калі ты ў магілу, ніхто пра цябе не ўзгадае  
І не затужыць, бо ружаў у тых садах піэрыйскіх  
Ты не зрывала ніколі. Будзеш пасля ты ў Аідзе  
Ценем забытым усімі проста блукаць  
сярод іншых.

**Пэўна, няма пад тым сонцам...**

*(Oùd' īan дожімаші прағідойгач...)*

Пэўна, няма тут пад сонцам ні разумнейшай  
дзяўчыны,  
Ані сваім выхаваннем больш за цябе дасканалай.

## *Скура вяне, аbvісае...*

*(Ἐμοὶ μὲν ἔκαρψεν...)*

Скура вяне, аbvісае на майм старэчым целе,  
Локаны ўсе пасівелі, што былі чарней ад ночы.  
...і каленкі не тримаюць,  
Больш, як некалі, у полі я не паскачу казуляй  
...што рабіць мне? Дай параду.

Бо ж ад старасці нікому не ўцячы...  
Кажуць, коліс Мілавіца закаханая Тытона  
Юнага звяла падманам, хітрасцю сваёй  
няўрымснай.

...пастарэў і ён, бядача.  
...пазбягаць пачаў ён жонкі,  
...без уцех пачаў баяцца,  
...смерць вымольваючы ў Дзэўса.

Мне хацелася б, аднак жа, адчування маладосці:  
Я ж свято любіла сонца, што й цяпер дае  
мене ўцеху.

*Пахкі, свежы кроп, о Дыке,  
пяшчотна спляці ў вяночак...*

*(Σὺ δὲ στεφάνοις, ὦ Δίκα,  
πέρθεσθ' ἔρατοις φόβαισιν...)*

Пахкі, свежы кроп, о Дыке, пяшчотна  
спляці ў вяночак  
І надзень яго – хай кудзер тваіх ён аздобай стане.  
Бо цябе ва ўборы з кветак убачыць міла харытам –  
Абміне іх позірк тую, што без вяночка ходзіць.

*З той размаўляла я ў сне...*

*(Zà τ' ἐλεξάμαν...)*

З той размаўляла я ў сне, род якой

з Кіпра паходзіць.

**Поўня зазяла ярка з нябёс...**

(Πλήρης μὲν ἐφαίνετ’ ἀ σελάννα...)

Поўня зазяла ярка з нябёс!

Ля алтара дзяўчатаы сталі.

**...Проста з-пад крылаў...**

(...πτερύγων δὲ πα...)

...Проста з-пад крылаў гучныя чуюцца спевы  
Ў час, калі над абшарам лугоў сквар невыносны  
шалее.

*Крыцянкі калісьці вялі рэй...*

*(Крήσσաі ну пот' ѿд' ёмнелéаç...)*

Крыцянкі калісьці вялі рэй пад спевы –  
Вакол алтара йшлі таночкам прыгожым,  
І з кветак кілім ім пад ногі сцяліўся.

## **Зайшоў месяц...**

(Дéдуке мèн а сеλáнна...)

Зайшоў месяц і Плеяды  
Таксама. Настала поўнач.  
Няўмольна час уцякае,  
А я самотная ў ложку.

## *Лепш было б, каб памерла я...*

*(Τεθνάκην δ' ἀδόλως θέλω...)*

.....  
«Лепш было б, каб памерла я...» –  
Плакала на развітанне яна.

Шмат казала, і вось яшчэ:  
«Лёс, Сапфо, выпаў нам цяжкі,  
Вось жа, змушана я пакінуць цябе».

Я на гэта ёй у адказ:  
Што ж, бывай – згадвай пра мяне:  
Ведаеш, як цябе ўсе любілі мы...

Ці забыла? Пойдзеш – згадай!  
...Можа, пекнае з памяці  
Выпала – усё тое, што ў нас было?..

Як з фіялак ды з руж вянком  
Аздабляла сабе чало,  
Побач будучы тут вось, каля мяне?..

Як сплятала кветкі, і тым  
Сплётам шыю дзяўчочую  
Абвіала сваю – як найпрыгажэй –

І намашчвала водарным  
Міравым алеем ды  
Царскім пахкім бальсанам цела сваё.

І на мяккім пухавіку  
Лежачы, ты сваю тугу  
Разганяла пяшчотна, прыгожа так...

Карагод ці з ахвярай фэст –  
Анічога быць не магло,  
Каб не бачылі разам там нас з табой.

Не было гаёчку вясной,  
Дзе б не чуўся пад флейты гук  
Гоман пекнай бяседы й дзявоочы спеў...

## *З вышыняў Сарда...*

*(...ἀπύ Σαρδ[ίων...])*

.....з вышыняў Сарда  
.....няспынна думкі свае нам шле.

І жывучы між нас, быццам багіню, цябе  
Славіла Арыгнота –  
Надта цешыў яе твой цудоўны спеў.

Ззяе яна цяпер і між лідайскіх жанчын:  
Нібы на познім сонцы  
Бачны пальцаў ружовых поўні ды зор

Водбліск; і поўня лье ў бездань салёных хваль  
Промні святла й на поплаў,  
На якім красак шмат – не відаць канца.

Росы ляжаць наўкол, ружы чароўна цвітуць,  
Водар мядова-духмяны  
Ад канюшыны йдзе; свежы пах травы.

З думкаю пра цябе тут вось Атыда ўсю нач  
Поўная смутку, блукае.  
Сэрца рвецца ў яе ад тугі такой.

Кліча яна: «Да мяне! Дзе вы? Хадзіце сюды!» –  
Толькі той покліч не чутны:  
Голас глухне ўначы ў шуме хваль марскіх.

## **Бо казала тая...**

(...θος· ἀ γάρ μ' ἐγέννα...)

...Бо казала тая, што нарадзіла мяне:

«Калі нехта з дзяўчат, як ты,  
Уплятае сабе адно  
Пурпуровую стужку ў валасы,

Гэта добра пасуе ёй.  
Ды калі святлей валасы  
За паходню яркую ў яе,

Лепш да твару будзе вянок  
З красак, што толькі расцвілі».  
О Клеіда! Мітра б табе падышла,

Што саткалі ў Сардзе жанкі  
З Лідыі – гэткі дзіўны ўзор...

Ах, Клеіда мая, для цябе  
Гэткай мітры ў мяне няма:  
Дзе мне ўзяць, калі

Мітыленец тое ўчыніў?..

\*\*\*

Гораду памятка з тых часоў,  
Як Клеанактыдаў выгналі:  
Там пачатак наших пакут.

*Ты ж мой сябар...*

*(Аλλ' ἔων φίλος ἄμμι...)*

Ты ж мой сябар. Таму каханку выберы юную.  
Мне ж, старэйшай, ужо ніяк не жыць разам з табой.

**Цёмная шата начы...**

(Οφθάλμοις δὲ μέλαις νύκτος ἀωρος...)

Цёмная шата начы вочы акрыла мне.

***Гора! Адоніс памёр!..***

*(Κατθναίσκει, Κυθέρη...)*

Гора! Адоніс памёр! І што мы рабіцьмем, Кіпрыда?  
Біце, дзяўчата, сабе ў грудзі ды рвіце хітоны!

*...Ды я не тая...*

*(Аллá тiς oύκ ёμι...) )*

...Ды я не тая, каго цвеліць злосць  
Бесперастанку: лагоднае сэрца маё.

**...Ці можна ў доме, дзе шануюць муз...**  
(...*Où γὰρ θέμις ἐν μοισοπόλων...*)

...Ці можна ў доме, дзе шануюць муз,  
У жальбе плакаць?.. Так у нас не робіцца.

## **Салодкая матуля...**

*(Гλύκηα μάτερ, οὕτοι δύναμαι...)*

Салодкая матуля, мне за прадзівам няўтульна,  
Бо Афрадыта зграбная мяне да хлопца гоніць.

**Яблык спелы высака чырванее...**  
*(Онон тө үлүхүмәлон...)*

Яблык спелы высака чырванее – так высока,  
Што яго збіральнікі і сарваць забылі.  
Не, яны не забылі, але не здолелі дабрацца.

**Геспэр, вяртаеш ты ўсё...**

(‘Еσπερε, πάντα φέρηις...’)

Геспэр, вяртаеш ты ўсё, што раскідала Эас уранні:  
Вось тут каза,  
Вось і авечка – дзіця ж забіраеш ад маці.

## *Дах падымай у дома...*

(“Ψοι δὴ τὸ μέλαθρον...”)

Дах падымай у дома,  
О Гіменэй!  
Цеслі, узносьце бэлькі,  
О Гіменэй!  
Бо мой жаніх, як Арэй высокі,  
О Гіменэй!  
Ён за ўсіх іншых вышэйшы,  
О Гіменэй!

*З кім, нарачоны, цябе...*

*(Τίω σ', ω φίλε γάμβρε...)*

З кім, нарачоны, цябе я парашаць бы магла?

З тонкім, напэўна, прутком – трапнае парашанне.

## *Шчаслівы муж, ты маеш усё...*

(“Ολβιε γάμιβρε, σοὶ μὲν δὴ γάμος...”)

Шчаслівы муж, ты маеш усё, чаго прагнуў,  
Дзяўчыну ты займеў, якой дамагаўся.

Прывабны постаццю, позірк, як мёд, салодкі,  
Тваё аблічча ажно зіхціць мілосцю.

...Ды ўсё ж найбольш шануе цябе Афрадыта.

*Дзявоцтва, дзявоцтва...*

*(Парθενία, παρθενία...)*

«Дзявоцтва, дзявоцтва, скажы, куды ад мяне ты  
ўцякаеш?»

– «Ніколі ўжо да цябе, ўжо не вярнуся я».

***Спакойна так...***

*(Δαύοις ἀπάλας...)*

Спакойна так на ўлонні ў сяброўкі сваёй.

**Зноў Эрот па мне цаляе...**

(*Ἐρος δηῦτέ μ' ὁ λυσιμέλης...*)

Зноў Эрот па мне цаляе й робіць бяссільнай...  
Горка-салодкае, дзікае стварэнне.

.....  
Пра мяне, Атыда, табе й падумаць брыдка –  
Ты, мне зрадзіўшы, да Андрамеды ўцякаеш.

*Андромедзе гэта – салодкая помста...*

*(Ἐχει μὲν Ἀνδρομέδα κάλαν...)*

Андромедзе гэта – салодкая помста.

\* \* \*

Што ж, Сапфо, гукаеш слайную Афрадыту?

**[Размова з Алкеем]**

(A: Θέλω τί τ' εἴπην...)

*[Алкей:]* Хацеў бы штось табе сказаць,

ды сорам мне

Ўсё ж не дае...

*[Сапфо:]* Калі б ты быў шляхетны,

што з сябе ўдаеш,

І слова брыдкага прамовіць не хацеў,

Ты б вочы не адводзіў сарамліва

І гаварыў бы да мяне спакойна.

**Мáю красуню-дачку...**

("Еστι μοι κάλα πάις...")

Мáю красуню-дачку: быццам бутон залацісты,  
Пекна квітнее яна, мая дарагая Атыда.  
Нават і Лідыю ўсю на яе б я не прамяняла...

## *Дзяўчата пекныя...*

*(“Уміе пеба Мойсач...”)*

Дзяўчата пекныя, фіялкапахкіх муз дарункі,  
Звонкую, спевалюбную ліру спасцігайце.  
Было пяшчотнае цела ў мяне, ды старасць  
Зморшчын нагнала, і валасы пасівелі.  
Цяпер цяжка дыхаю, і не трymаюць каленкі,  
Хоць колісь танчыла я, быццам аленянятка.  
Я часта плачу па тым, ды анічога не зробіш.  
Старасць хоць як абмінуць? Гэткага не бывае!  
Тытона-каханка з сабой ружоварукая Эас,  
Кажуць, забрала была некуды на край свету.  
Юнак быў прыгожы, але й яму надышла часіна  
Мужам лядашчым стаць у неўміручай жонкі.

## Тлумачэнні некаторых імёнаў, мянушак і назваў

АДОНІС – юны каханак Афрадыты, які загінуў падчас палявання, разарваны дзіком.

АІД (Гадэс) – тут: падземнае царства мёртвых.

АНАКТАРЫЯ – адна з улюблёных выхаванак Сапфо.

АНДРАМЕДА – суперніца Сапфо, якая пераваблівала да сябе дзяўчат з яе кола.

АРЫГНОТА – імя дзяўчыны, якая належала да кола Сапфо.

АРЭЙ – бог бураў і навальніц, пазней бог вайны, сын Дзэўса і Геры.

АТЫДА – маецца на ўвазе Андрамеда, якую Сапфо, відавочна, успрымала як сваю суперніцу, бо тая мела сваё кола дзяўчат.

ГЕСПЭР – божышча вечаровай зоркі, адзін з сыноў Эас.

ГІМЕНЭЙ – бог вяселля. Вокліч «О Гіменэй!» традыцыйна гучаў падчас грэцкіх вяселляў.

ДАРЫХА – імя гетэры, звязанай з Хараксам, братам Сапфо.

**ДЫКЕ** – дачка Дзэўса і Феміды, якая ўвасабляла спра-  
вядлівасць.

**ІДЭЙ** – вястун з Троі.

**КІПРЫДА** – адно з імён-эпітэтаў Афрадыты.

**КЛЕАНАКТЫДЫ** – род, які быў выгнаны з Мітылены  
ў выніку палітычнага змагання Мелаэхра і Місіла  
ў часы Алкея і Сапфо. Магчыма, Клеанактыды  
займаліся гандлем з Усходам.

**КЛЕІДА** – дачка Сапфо.

**МІЛАВІЦА** – гл. Эас.

**МІТЫЛЕНЕЦ** – тут маецца на ўвазе ўладар вострава  
Лесбас.

**НЕРЭІДЫ** – марскія німфы, дочки Нерэя і Дарыды; іх  
звычайна паказвалі як дзяўчат, што забаўляюцца  
ў марскіх хвалях з дэльфінамі і тритонамі.

**ПЕЙТО** – багіня-спадарожніца Афрадыты, якая ўвасаб-  
ляла майстэрства пераконвання.

**ПІЭРЫЯ** – край у Македонії, легендарнае месца жыхар-  
ства музаў.

**ПЛАКІЯ** – магчыма, назва ракі або ручая непадалёк ад  
Тэбаў (Фіваў), адкуль паходзіла Андрамаха, нараочно-  
ная Гектара.

**ПЛЕЯДЫ** – цяперашняя назва сузор’я (іншая назва – Валасажары) паходзіць ад агульнага імя сямі сястёр, дачок Атланта і Плэёны.

**ПРЫЯМ** – апошні цар Троі, бацька Гектара.

**САРД** – горад, сталіца Лідыі.

**ТЫТОН** – брат Прыяма, каханак Эас, на просьбу якой Дзэўс зрабіў яго неўміручым, але не надзяліў вечнай маладосцю.

**ХАРЫТЫ** – Дзэўсовы дочкі, багіні прыгажосці, радасці і жаночай прывабнасці.

**ЭАС (Мілавіца)** – багіня-ўласабленне ранішнай зоркі.

**ЭРОТ (Эрас)** – бог кахання, спароджаны Хаосам і Геяй.

## ЗМЕСТ

Гімн Афрадыце .....	5
*** (Роўным богу мне падаецца ў шчасці...)	7
*** (Поўню пекную атачаюць зоркі...)	8
Пячора німфаў .....	9
*** (У вянку залатым...)	10
*** (Каб сябровак сваіх пацешыць добра...)	11
*** (...Не змяніцца пачуццям да вас ніколі...)	12
*** (Сцішыцца плач мой...)	13
*** (Мілавіца прыйшла...)	14
*** (Ці каго...)	15
*** (Вас малю, Кіпрыда і Нерэіды...)	16
*** (Хай, Кіпрыда, ён стане табе гарчэйшы...)	17
Да Анактарыі.....	18
*** (...Вам прыгадаецца гэта...)	20
*** (Ты ж калісьці таксама была дзяўчынкай...)	21
*** (Хоць ты любай даўно мне была, Атыда...)	22
*** (Што рабіць, не ведаю...)	23
*** (Ты прыйшла...)	24
*** (Бо той гожы...)	25
*** (...Сэрца Эрот мне зраніў...)	26
*** (Як да матулі дзіця...)	27
*** (Ці апранацца мне сёння...)	28
*** (Як цячэ з гары ўніз ручай халодны...)	29
*** (...Кіпр...)	30
*** (З неба Эрот сышоў...)	32

*** (Ружоварукія дочки Дзэвеса...)	33
*** (Сыдзеш калі ты ў магілу...)	34
*** (Пэўна, няма пад тым сонцам...)	35
*** (Скура вяне, абвісае...)	36
*** (Пахкі, свежы кроп, о Дыке, пяшчотна спляці ў вяночак...)	37
З той размаўляла я ў сне...	38
Поўня зазвязала ярка з нябёс...	39
*** (...Проста з-пад крылаў...)	40
*** (Крыцянкі калісьці вялі рэй...)	41
*** (Зайшоў месяц...)	42
*** (Лепш было б, каб памерла я...)	43
*** (З вышыняў Сарда...)	45
*** (Бо казала тая...)	46
*** (Ты ж мой сябар...)	47
*** (Цёмная шата начы...)	48
*** (Гора! Адоніс памёр!...)	49
*** (...Ды я не тая...)	50
*** (...Ці можна ў доме, дзе шануюць муз...)	51
*** (Салодкая матуля...)	52
*** (Яблык спелы вы́сака чырванее...)	53
*** (Геспэр, вяртаеш ты ўсё...)	54
*** (Дах падымай у дома...)	55
*** (З кім, нарачоны, цябе...)	56
*** (Шчаслівы муж, ты маеш усё...)	57
*** (Дзявоцтва, дзявоцтва...)	58
*** (Спакойна так...)	59

*** (Зноў Эрот па мне цаляе...)	60
*** (Андромедзе гэта – салодкая помста...)	61
[Размова з Алкеем]	62
*** (Мáю красуню-дачку...)	63
*** (Дзяўчата пекныя...)	64
Тлумачэнні некаторых імянаў, мянушак і назваў	65

Серыя «Паэты планеты»

*Літаратурна-мастацкае выданне*

Сапфо

**ПЕСНІ**

Дызайн *Мары́на Русланавіч*

Рэдактар *Зміцер Колас*.